

**ГРАФІК РАБОТЫ
БІБЛІЯТЭК – СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ
ДУК “КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”**

Карэліцкая раённая бібліятэка	з 10.00 да 19.00 без перапынку на абед Санітарны дзень - апошні дзень месяца
Мірская гарпасялковая бібліятэка	з 10.00 да 19.00 перапынак з 14.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Красненская сельская бібліятэка	з 09.00 да 19.00 перапынак з 13.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Малюшыцкая сельская бібліятэка	з 09.00 да 16.00 перапынак з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Лукская сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Ярэміцкая сельская бібліятэка	з 10.00 да 19.00 перапынак з 14.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Турэцкая сельская бібліятэка	з 10.00 да 19.00 перапынак з 14.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Баранавіцкая сельская бібліятэка	Серада, субота з 10.00 да 19.00 перапынак з 14.00 да 15.00 Нядзеля з 14.00 да 18.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак, чацвер, пятніца Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Райцаўская сельская бібліятэка	з 09.00 да 19.00 перапынак з 13.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Варанчанская сельская бібліятэка	з 10.00 да 19.00 перапынак з 14.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Жухавіцкая сельская бібліятэка	Серада, чацвер, пятніца - з 10.00 да 14.00 субота, нядзеля - з 15.00 да 19.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца
Цырынская сельская бібліятэка	з 08.30 да 17.30 перапынак з 13.00 да 14.00 Выхадныя: субота, нядзеля Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-ы чацвер кожнага месяца
Аюцавіцкая сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак з 13.00 да 14.00 Выхадныя: субота, нядзеля Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-ы чацвер кожнага месяца
Палужская сельская бібліятэка	Аўторак, серада, пятніца - з 8.00 да 17.00 перапынак з 13.00 да 14.00 Субота - з 8.00 да 14.00 Выхадныя: нядзеля, панядзелак, чацвер Санітарны дзень - апошні дзень месяца Падворныя абходы - 2,4-я субота кожнага месяца